


# УЗНАГАРОДА ЛЕПШАМУ ПІСЬМЕННІКУ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ

У Гродне ў чарговы раз адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння прэміі імя Аляксандра Дубко абласнога выканаўчага камітэта «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва». Лаўрэатамі сталі 14 прадстаўнікоў творчых прафесій, сярод якіх лепшыя народны майстар, артыст, мастак, музыкант, рэжысёр, бібліятэкар мінулага года. Як і штогод, высокай узнагародай уганараваны прадстаўнік Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сёлета лаўрэатам Прэміі стала краянаўца з Карэліч Святлана Кошур.

Як вядома, прэмію за дасягненні ў галіне мастацтва ў свой час заснаваў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Аляксандр Іосіфавіч Дубко. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў у калядныя дні зрабілася ў Гродне традыцыйнай. Калі губернатара не стала, добрую традыцыю падхапіла яго ўдава Эма Нікіфараўна, і падтрымлівае кіраўніцтва вобласці. 18 студзеня ўзнагароды лепшым дзеячам мастацтва і работнікам культуры былі ўручаны ўжо ў 19 раз. Вельмі прыемна, што ва ўступнай прамове губернатар Гродзенскай вобласці Уладзімір Васільевіч Краўцоў за заслугі ў развіцці культуры, духоўнасці і маральнасці ў грамадстве ў ліку першых адзначыў працу пісьменнікаў.

Для Святланы Андрэеўны Кошур гэта ўжо другая прэмія А.І.Дубко. У 2002 годзе яна была адзначана як лепшы музейны работнік вобласці, – у той час пісьменніца працавала навуковым супрацоўнікам дзяржаўнага краянаўчага музея гарадскога пасёлка Карэлічы. З 2012 года С.А.Кошур – у шэрагах Саюза пісьменнікаў Беларусі. Яна – аўтар больш за 200 публікацый у кнігах, навуковых зборніках і перыядычных выданнях (“Звязда”; “Літаратура і мастацтва”; “Культура”; “Голас Радзімы”; “Советская Белоруссия”; “Краянаўчая газета”; “Кантакты і дыялогі”). Напісала асобныя раздзелы і артыкулы для гісторыка-дакументальнай хронікі Карэліцкага раёна “Памяць” (2000). Выдала восем кніг краянаўчай тэматыкі, сярод іх – “Вяртанне на Радзіму” (2002); “Зямля карэліцкая і яе славытыя людзі” (2009); “Лебядзіная песня Валянціна Рамановіча” (2011) і іншыя. Кнігі Святланы Кошур захоўваюцца ў бібліятэках Беларусі і замежных краін.

У сваёй чарговай кнізе “Залатая падкова Свіцязі”, за якую Святлана Кошур стала лаўрэатам і ўладальнікам ганаровага тытулу “Пісьменнік года-2016”, аўтар запрашае чытача ў займальную і пазнавальную вандроўку па памятных мясцінах свіцязянскага краю, апетага ў творах А.Міцкевіча і Я.Булгака, знаёміць з гісторыяй населеных пунктаў у наваколлі чароўнага возера Свіцязь, прыадкрывае таямніцы гісторыі, расказвае пра лёс таленавітых людзей, якіх узгадала свіцязянская зямля. Кніга прадназначана настаўнікам, школьнікам, краянаўцам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.





Калектыў Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі сардэчна віншуе Святлану Андрэеўну Кошур з атриманнем высокай узнагароды – прэміі імя Аляксандра Дубко абласнога выканаўчага камітэта «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва» і жадае ёй здароўя, натхнення і новых яркіх здабыткаў на карысць нашай агульнай справы – айчынай культуры і мастацтва слова.

**ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА**

